

Працяг прамовы тав. Л. М. КАГАНОВІЧА

І да пытаньня вытворчасці заўважым, што павінна падыходзіць адпаведна ад зарплат, у існуючы чару ад пытаньня аплата працы і прасіць. Тое ж самае і з кантролем работы ОРСаў, калі праца, сталовак, прыгарадных гаспадарак, жылля і камунальных органаў, сацыяльнага страхавання і аховы працы.

У перасроднай жывой сувязі з рабочымі і вылучэнні іх патрону, запасаў — сіла профсаюза і яго перавагі.

Тым часам гэтай сваёй сілы ні заўваж, ні кіруючы ім камітэт профсаюза часта не ўведамаюць і не скарыставаюць.

Нашы профсаюзныя разам з усеі партыяй і краінай вырастае да апошніх гады і маюць значны дакладні.

Кіруючыя кадры профсаюзаў павінны быць значным лікам моцных, вольных работнікаў, прышпрыхаваных з партыяй і другіх галін работы.

Нашы профсаюзнікі ў адрозненне ад трэцінці профсаюзнікаў маюць ведавання засадзі ў агульнай барацьбе па перамогу перша і другой пільготы, за сацыялістычна перабудову краіны.

Недзя, крытычныя выжываюць неадхоны профсаюзаў, амажыць дасягненні ў іх работе.

Але і профсаюзнікам не трэба хвацца за агульны разважаны аб сваіх дасягненнях, калі справа ідзе аб канкрэтных неадхоных профсаюзаў. Дарэмна яны прышпрыхаваны, калі прышпрыхаваны працы профсаюзаў. Трэба амажыць ведавання самалюбства, бо справа ідзе аб ітарасках работнікаў, а не аб ітарасках нашых рэсурсаў.

Профсаюзнікі павінны з усеі рэзкасцю, з усеі вострасцю і напорысцю ўважліва за тую зброю, якую ім даў ХХІІ з'езд партыі, — за масавы кантроль выжывання дыржэўнай партыі і ўрада, накіраваных і павышэнню дабрабыту працоўных, і павышэнню прадукцыі, амажыць сацыялістычна будаўніцтва (ападысменты).

Асноўным зместам усеі кантрольнай работы як Камісіі Партыянага Кантроля, так і масавых арганізацый — профсаюзаў, комсамола, друку — павінны быць пытанні абслугоўвання мас. Гэта — пытанні спажывання, ганццо, вытворчасці і якасці тавараў шырокага ўжывання. Гэта — пытанні жылля, камунальнага і культурнага абслугоўвання, зарплатнай плаці, арганізацый працы, сацыяльнага страхавання і аховы працы. Гэта — рэалізацыя і задавальненне справядлівых скаргаў і заяў працоўных, служавых, калгаснікаў, усеі працоўнай.

Трэба прызнаць, што ў гэтай галіне ў нас яшчэ многа скажывання. Поле дзейнасці для кантролю тут выключна вялікае.

Возьмем і прыкладу, работу нашых магазінаў. Вельмі часта мы маем выпадкі абмервання і абважывання пакупка. Дзяржаўная інспекцыя пры устрымае за апошні час абважывае ў рэальнасці магазіны Масквы, Ленінграда, Харкова, Горлага і інш. гарадоў. Тавар узважывае больш лёгкімі гірамі. У гэтых гірах было знарок сточана або спілена 15-20 грам на гіру. Або адморвалі мануфактуру дзяржаўным метрам, у якога было зрастана 10 м.м. Работы купіць сабе матэрыял на рубашку, яму адморвалі такім жульніцкім метрам, прыдзе да краўца, а на рубашку прыдзе на ханас. Прадавец жа з кожнай тысячы метраў жульніцкі адмернай мануфактуры дзесяць метраў прышывае сабе.

Адна хатняя гаспадыня прыстае пісьмо, што ў адной з маскоўскіх будучых прадаўцы важаць хлеб «з пальчыкам», г. зн. удараюць пальцам на вазе, і тарэжа з хлеба пераважывае ўніз, хоць на самой справе хлеба значна менш чым належыць. Ці змагаюцца профсаюзны з такімі абважываннямі і абмерваннямі? Зусім недастаткова.

Ва многіх магазінах, асабліва ОРСаўскіх, устрымае перавышэнні ўстаноўленых раздробных ценяў. У рэальнасці прадаюць на перадаж першага сорту тавар горшай якасці, які павінен прадавацца тапей, а атрыманы лішак прадаўцы бярэць сабе.

Гэтым лікам у ЦК партыі абмаркоўвалася гэта пытанне, і зараз распрацоўваюцца практычныя меры барацьбы з гэтым, але трэба правяраль, як ажыццяўляецца рашэнне ЦК.

Профсаюзны павінны змагацца з усеі гэтым ажыццяўляючы, якіх б'юць несправядліва на ітарасках работнікаў сапраўды. Недага зводзіць кантрольную работу заўважым у складаным спажываных нарад і засуджываюць розных дакладаў іх. Трэба арганізаваць практычны кантроль работы магазінаў, складаў і сталовых, прыгарадных да гэтай работы і жока работнікаў, правяраль у кожным магазіне — ці не абважываюць, ці не абмерваць, ці не абважываюць пакупкоў.

У нашай гандлёвай сетцы яшчэ многа скажывання і растрат. Многа іх у ОРСаў і ЗРК. Сюды павінна быць звернута ўвага заўважым. Старшыня заўважым павінен адчуваць сваю несправядлівую адказнасць за тое, каб тавары, якія ідуць праз іх ОРСаў або ЗРК, поўнасна і ў захаванні дайшлі да работніка спажываўца.

Возьмем другое пытанне — пытанне зарплатнай плаці. ЦК партыі прыняў рашэнне аб павышэнні зарплатнай плаці нізка аплачываемым работнікам і служавым. А як іно канкрэтна правозіцца ў жыцці? Любо-ж рашэнне можна пераглядваць, чорт ведае як, калі не кантралюваць яго выжыванне. Або пытанне аб абважыванні работнікаў пры выдачы зарплатнай плаці, якія маюць месца на рэальнасці працы. Профсаюзнікі маюць заўважым самай тэхнічнай удліку выпрацоўкі і надлітвання зарплатнай плаці.

Гэтым лікам у транспартным аддзеле ЦК абмаркоўвалася пытанне аб сістэме выдачы зарплатнай плаці работнікам. Чыгуначнікам выдаюць зарплатную плаці часткамі, разліковую кніжку змяшчальні штатлікім паперам. У рэальнасці блытаюцца. Профсаюзнікі робіць так: аднаго адважываюць адважыць пад суд, а заўтра знаходзіць другі жулік, бо спакненн яшчэ. Сістэма-ж забыта, ніхто не правяраль і паўтараецца старая гісторыя.

Або возьмем скаргі працоўных. Некаторыя профсаюзнікі заважыць і сябе спецыяльна бюро скаргаў. Гэтым яны паказалі, што зусім не разумюць функцыі профсаюзаў. Уся-ж работа профсаюзаў заключаецца ў прыёме і працоўных работнікаў заяў і скаргаў. Стварэньне спецыяльнага бюро скаргаў пры профсаюзных амажыць перадаваць гэту асноўную профсаюзную работу нейкаму другаргану.

З разгляд работнікаў скаргаў справа абстаіць вельмі несправядліва. Гэтым скаргі б'юць вельмі рознахарактарныя. Вось, напрыклад, адна маскоўская студэнтка піша аб несправядліва і ганяне ў дэкавых установах Масквы. Калі яна навезла сваё 10-месячнае дзіця да доктара на вочных хваробах, не ганялі з адной амбулаторыі ў другую, з адной б'юць ў другую і підзе толкам нічога не растлумачылі, не ўказалі. У рэальнасці яна без толку з хворым дзіцем правезла ўвесь дзень, а дэкавай дапамогі дзіця так і не атрымала.

Могуць скажаць: ну, што-ж гэта дробны, усяк бывае. Не, заважым, гэта не дробны. Трэба не толькі змагацца з гэтымі справамі, але і патрэбамі кожнага асобнага работніка, служавца ці студэнта.

Павінен вам сказаць, што калі-б профсаюзнікі і комсамоляцы хоць-бы на палову рэагавалі з такой вострасцю і большыскай чуласцю, як рагуе тав. Сталін на факты неадхопаў у работе нашых органаў, на скаргі працоўных і працоўных, то мы не мелі-б столькі агіднасці, як зараз.

У кіраванні вытворчасцю, у кіраванні пролетарскай дзяржаўнай арганізацыяй прымаюць удзел, ажыццяўляючы ў першую чаргу сваю кантрольную функцыю праз свой кантроль. Профсаюзны, які і комсамола, напрышпрыхаваны кадры дзяржаўных дзеячоў. Добры кантралёр — будучы добры кіраўнік. Мы ўжо зараз маем тысячы работнікаў сацыялістычнай, якія прымаюць істныя ўдзел у справе павышэння дзяржаўнага. Але гэтага мала — профсаюзны павінны сістэматычна і шырока выжываць і працоўнае дзесяці актывістаў, працоўных сябе ў барацьбе з агіднасцю і абважываннямі, на гаспадарчую і дзяржаўную работу.

Комсамола. Пасля ХХІІ з'езда ЦК комсамола і комсамоляцы павінны ўважліва з рагорванне работы «лёгкай кавалерыя» і дабіліся ўжо некаторых рэзультатаў. Горшай справа з павышэннем якасці работы дзяржаўнага. Тут, не гэтыя работы на прамую дыржэўную партыянага з'езда, перамогу ў работе ішоў комсамола ішоў п'яна.

Што-ж датычыць «лёгкай кавалерыя», то я не рызыкнуў-бы скажаць, як тут некаторыя вступілі, што комсамола ўжо перасеў на аўтамабілі і «кавалерыя» зрабіліся «аўтамабілістамі» (смей), але рух папераў, беаумоўна, ішоў будучы сапраўднымі «кавалерыя» з добрай рэсцою.

Зараз нашы «лёгкай кавалерыя» б'юць добра, з інтэлектам за справу, праць жажданнем дапажыць партыі па-сур'езнаму. Непажыць у работе «лёгкай кавалерыя»-хоч у работе «лёгкай кавалерыя»-хоч у работе «лёгкай кавалерыя», што яна не даводзіць да канца выжыванне абважыванняў, расправаўняў, скажыванняў. А справа не толькі ў тым, каб канстатаваць той ці іншы факт. Трэба настаіваць працаваць над устрыманнем выжыванне неадхопаў.

Справа заключаецца ў тым, каб працаваць у мажыць большы, ута-

пову і, зажажышы рукавы, прышпрыхаваным за «жывую работу» — правяраль ўліку тавараў, колькі павінна быць і колькі там знаходзіцца; заважым ўсім тым, да чаго нашы рукі часта ішоў не даходзіць. Вось дзе комсамола абважыванн нам дапажыць.

«Лёгкай кавалерыя» і профсаюзнікі хоць-бы змагацца з расправаўнямі і абважываннямі. Але ўсё пытанне ў тым, што аднаго жаждання мала. Каб з такімі фактамі змагацца, трэба вучыцца кантралюваць. Калі ішоў кантралюваць, то павінен ведаць прадмет, які хочаш кантралюваць. Калі ішоў кантралюваць у магазіне, трэба ведаць усе ўважым і выжыванне. Без гэтага магазіны можна правяраль, але жулікаў і зладзеў праміраць.

Каб паспяваць работу па-дэкаўнаму, нехта адважываць агульны і разважыванні аб формах і метадах. Формы і метады — гэта добра, а калі не ведаеш сутнасці пытання, аб якім гаворыш, то нічога не выйдзе. Калі ты прадэць кантралюваць і дзе абважываць, то не толькі не зробіш карыснай справы, а прышпрыхаванн ішоў. Навязуць ішоў жулік скажа: «Ну, які-ж ён кантралёр, і яго падуць, падувай, ішоў».

Вось чаму мы працяжываем да «кавалерыя» патраважыванн, каб яны вучыліся кантралюваць, бо ім прышпрыхаванн мець справу з «жывымі жулікамі, у якіх з знадворнага боку намар носа не пацтоўнаць і ў жульніцтве ішоў трэба ўмець разабрацца. Каб разабрацца ў фінансах, у тэхніцы правяральнай справы, трэба ў кожным атрадзе «лёгкай кавалерыя» мець хоць-бы аднаго чалавека, які дасканала ведае гэту справу.

Тав. Допаў правільна скажаў, што партыяны камітэт павінен дапажыць «лёгкай кавалерыя», але «лёгкай кавалерыя» не павінны зважываць усе на партыяны камітэт. Трэба навучыцца самім змагацца і дапажыць партыянаму камітэту.

Калі «лёгкай кавалерыя» правільна настаіваць сваю работу, то мы з комсамоляцаў можам зрабіць сапраўды кантралёрны работнікаў, у якіх наша краіна мае вялікую патрэбу.

Але не трэба гнацца за колькасцю «кавалерыяў». Неабходна крок за крокам ствараць правяральны кадры. На першых парах 20-30 тыс. добра падобраных «кавалерыяў» амажыць нам сапраўды вялікую дапамогу.

Друк. Наш друг за апошні час ставіць многа канкрэтных пытаньняў. Яго мінусы заключаюцца ў тым, што ён часта крычыць караул не там, дзе трэба, а там, дзе трэба, ішоў маўчыць.

Прыклад з газетай «Спажыванне, кооперацыя і торгавля». Тав. Нодаль — надрэдактар. Ён напісаў адкрытае «грознае» пісьмо на паводу рапарта Сакольніцкага райна аб выжыванні паўднёвага плана павышэння вострыя факты: «За 5 месяцаў 1934 г. растраты і расправаўняны на вашаму таварыству спажываў раўнакоўца 260 тыс. руб. Гэта значыць, што больш двух трэцяў сабраных паў расправаўняны жулікамі, а ўвесь вывал — ваш рапорт не будзе падрэаваць». Па-думам, якая кара.

Газета павінна друкаваць матэрыялы з разборам, своечасова рабіць наік там, дзе сапраўды трэба. Газета можа вельмі многа зрабіць.

Ва ўсёй нашай кантралёрнай работе мы ўсе, у тым ліку і наш друг, павінны памятаць адно: калі б'юць за справу, не выскажвай з сэнсацыялі. Нам не патрэбны пустыя сэнсацыі ні ў работе кантралёрнага партыянага органа, ні ў работе профсаюзаў, ні ў работе комсамола і «лёгкай кавалерыя», ні ў газете. Не сэнсацыя патрэбна, а факты, іх разбор і выпраўленне.

Вывучай справу глыбей. Калі бачыш абважыванне работнікаў, прыдзі людзей, выжым «жывую» сістэму. Сам не спрашывіш з гэтай справы, прыдзі ведучых людзей. У нас ёсць свая пролетарская інтэлігенцыя. Мы стварылі яе, ніхай яна дапаможа. Калі бачыш абважыванні, давай за руку злодзей, абважываюча і адначасова б'юць гмыдзі, б'юць сістэму захоўвання на скажыванне, сістэму ўліку, сістэму бухгалтэрыі. Калі бачыш драўню якасці прадукцыі, б'юць за бакі несправядлівага вышпыха і адначасова з разгортай пытанне далей і глыбей.

Ведомствены друг з'яўляецца вельмі «ведомственым». Рэдактары ведомственых газет павінны ведаць, што іх газеты не проста органы парламентаў. Калі газеты сапраўды раскрываюць неадхоны, то наркомы павінны аказаць рэдактару падтрыманне. Калі ў гэтым выпадку падтрыманне не будзе, рэдактару падтрымае ЦК. Вось чаму газеты павінны даваць разгорнутую крытыку неадхопаў усеіх органаў і ўстаноў «сваёго» парламента. Толькі-б матэрыял быў правяраль і сур'езны.

У заводскім друку, які за апошні гады шырока разгарнуўся і вырае у вялікую сілу, як гэта ні здаўна, пісьмы, заважым і артыкулы работнікаў друкуюцца на «крайняй» газете. Платныя пастаянным штаты раздзуты, даходзяць да 22 чалавек у заводскай газете. У заводскім друку не заўважым добра падобраны кадры. Ёсць выпадкі, калі людзі, выжым з абласных і кантралёрных газет, пападаюць у заводскія і пачынаюць заважым старымі сваім матэрыялам, а работніцкіх пісем не друкуюць.

Гэта зусім нецярпіма. Работаму пісьму і заважым павінна належаць кантралёрнае месца ў заводскай газете. Работы павінны рабіць газеты. Ва ўсёй сваёй работе заводскае газета павінна быць цесна звязана з «лёгкай кавалерыя» і з профсаюзнікамі — кантралёрамі і сумесна з імі кантралюваць работу заводскіх арганізацый, правяраль выжыванне дыржэўнай партыі і ўрада.

Партыя стварыла на з'езде Камісію Партыянага Кантроля, як апэратыўны орган нашага ленынскага Цэнтральнага Камітэта. Мы запрашам зараз усеі профсаюзнікаў, комсамоляцаў, работнікаў друкарні, згодна паставены з'езда партыі ўважым у дэкаўнаму кантралёрную работу, змагацца за павышэнне выжыванне нашага сацыялістычнага плана, змагацца з расправаўнямі сацыялістычнай уадагнасці, з абважываннямі, за перабудову нашых апаратаў.

Мы будзем штодзень вучыцца правільнай правяраль выжывання і кантралёрнай работе ў таго, хто ўмее спалучаць цвёрдыя рашэнні і правяраль іх выжыванна з глыбокім разуменнем патрэб работнікаў і калгаснікаў, з барацьбай супраць усеіх агіднасцей і неадхопаў, што дзельны вучыцца ў нашага настаўніка т. Сталіна. (Бурныя апладысменты).

Давольце, таварышы, выжываць упэўненасць у тым, што мы здодем сваю кантралёрную работу зрабіць ішоў больш апэратыўна, ішоў больш канкрэтна, ішоў больш масава, што мы здодем зрабіць нашу работу адважываль той вышынні, на якой стаіць работа нашага ленынскага Цэнтральнага Камітэта. Мы будзем імкнуцца да быць дастойнымі тых задач, якія ўстаў на нас ХХІІ з'езд партыі. (Бурныя доўгія апладысменты. Усе ўстаюць).

З гэтых 250 для прамавання адабраны лепшыя з лепшых.

Палітсектар МТС ННЗ БССР і рэдакцыя «Звязды» падвожыць вышкі конкурсу на лепшую трактарную і палыводчую брыгаду, аб'яўленага Палітсектарам і «Звяздой» 20 красавіка 1934 г. адначасова, што ў шырока разгорнутым сацыялістычным спаборніцтве паміж трактарнымі і палыводчымі брыгадамі прынялі ўдзел амаль усе брыгады калгасаў МТС Беларусі. Многія з іх адзначаны за сваю ўдарную працу на ітарасках МТС і па заслугах унагароджаны лепшым з іх прадстаўленні ў Палітсектар і рэдакцыю «Звязды», як кандыдаты на атрыманне прэй іі на конкурс. Усею лепшых трактарных і палыводчых брыгад прадстаўленых кандыдатамі на прэмію, калі 250.

Палітсектар і рэдакцыя «Звязды» за ўдарную і дображанскую работу па калгасных палках за перавыкананне норм па ўсёх відах сельскагаспадарчых работ у вясновай службе, за правільную арганізацыю працы ў брыгадзе, за захаванне цэлавай сілы калгаса, а таварыства за добрую арганізацыю і павышэнне якасці працы ў брыгадзе — паставілі прэмію наступным палыводчым брыгадам:

1. Палыводчую брыгаду № 7 калгаса ІМЯ ФАЛЬКО, 1-й Мевскай МТС — 2 веласіпеды, 1 гармонію, 5 карманымі гадзіннікамі, 2 мандалінамі, 4 гітарамі, 1 бібліятэчкай актывіста.

Палыводчую брыгаду т. САВІЦКАГА, калгаса «НОЛАС» Магілёўскай МТС — адным веласіпедам, 1 гармонію, 5 карманымі гадзіннікамі, 2 мандалінамі, 2 гітарамі, 1 бібліятэчкай актывіста.

3. брыгаду № 2, калгаса «ЧЫРВОНЫ АРАТЫ», Хойніцкай МТС — гармонію, 5 карманымі гадзіннікамі, 2 мандалінамі, 2 балалайкамі, 1 бібліятэчкай актывіста.

4. брыгаду № 2, калгаса «ЗРІШТЭР МАЙ», Жлобінскай МТС — 1 гармонію, 5 карманымі гадзіннікамі, 2 балалайкамі, 1 бібліятэчкай актывіста.

5. брыгаду № 1 калгаса «НОВАЕ ЖЫЦЦЕ», Тураўскай МТС — 1 гармонію, 5 карманымі гадзіннікамі, 1 бібліятэчкай актывіста.

За добрую арганізацыю працы ў брыгадзе прэміраваць брыгадзёр наступных палыводчых брыгад:

Да пачатку уборачнай асталася някалькі небудзь дэкада. Ранняя служба і спрыяльны кліматычныя умовы гэтага лета абяцалі багаты ўраджай. Поўнасна сабраць ураджай, не страціць ні аднаго зярныка — таквае рашаючае гаспадарча-палітычнае задача бліжэйшых дэкада. Што вырашыць поспех уборачнай АРГАНІЗАВАНАСЦІ. Але арганізаваць калгасы правядуць уборку тавары і тым выпадку, калі ЯНЫ БУДУЦЬ МЕШЬ ЧАТНІ РАБОЧЫ ПЛАН УБОРАЧНАЙ.

У сваёй гістарычнай прамове «Аб работе на вёсцы» таварыш Сталін гаворыць:

«Калгасы ёсць буйная гаспадарка. Але БУДУЦЬ ГАСПАДАРКУ НЕЛЬГА БЕСІЦ БЕЗ ПЛАНА. БУЙНАЯ ГАСПАДАРКА У ЗЕМЛЯРОБСТВЕ, АХАПЛЯЮЧА СІТНІ, А ЧАСАМІ І ГІСЯЧЫ ДВАРОК, МОЖА ВЕСЦІ СЯ ТОЛЬКІ У ПАРАДКУ ПЛАНАВАГА КІРАУНІТВА, БЕЗ ГЭТАГА ЯНА ПАВІННА ЗАГІНУЦІ ДА РАВАЛІЦА» (падрэслена намі.—РЭД.).

Але ніколі так не ваяж план, як у ПЕРЫЯД УБОРАЧНАЙ, бо гэта найбольш аднасны перыяд палыводчых работ, бо ў гэты адрэзак часу ПЕРАПЛАТЮЮЦА рад палыводчых работ, ПРАВОДЗІЦЬ УБОРКУ БЕЗ ПЛАНА — ГЭТА ЗНАЧЫЦЬ ЗАГІДЗІ ЯЕ РАСЦЯГВАЦЬ, ГЭТА ЗНАЧЫЦЬ СТВАРАЦЬ УМОВЫ ДЛЯ СТРАТ.

Работы план уборачнай — асноўная прадэкаўнае РЕ-ЯКАСЦІ. Той старшыня калгаса аб брыгадзёр, які думае ўстаіваць па уборачную БЕЗ ПЛАНА ўборкі, той нікуды няварта кіраваць.

Вакол плана ўборкі, які і вакол кожнага пытання арганізацыяна-гаспадарчага ўмацавання калгасаў, ідзе і будзе ішоў барацьба, бо ўсё, што

Нямала пасяваў у калгаса «ШЛЯХ СОЦЫЯЛІЗМА» (Магілёўшчына), не ўбярэш у 250 гектараў, а ў брыгадзе № 1 толькі калгасавых адных 100 гектараў. Ды якіх! Выйдзеш на поле, наглядзіш на гэтую сімваліку жэста, на сівы каласісты ямень, на сакантыву з цяжкім, што волава, каласам, пшаніцу, на чыстыя рады кукарузных карчоў булыбы — і адразу адчуваеш дэкаўнаму руку гаспадары — калектыўнае калгаснае замовнае жыццё.

Ураджай будзе, але толькі тады, калі ён не перасее, не асыпаецца, не раскіданаца лабытні каласамі па ірышчыцы, не згіне ў снахах, не расцігнецца кукарузныя дэкаўнае. А каб гэтага не было, трэба добра арганізаваць і сілаправаць уборку.

З гэтага і пачаў тав. Сіманкоў, брыгадзёр брыгады № 1.

Убраць брыгадзе 49 гектараў азійных і 51 гектар іржавых каласавых кукурузы. А сімы брыгады такіх: 14 мужчынаў, 26 жанчынаў (гэта з паротаскамі), 21 конь, адна снапавязалка, адна самасілка і адны конныя граблі. Калі-ж прыняць пад увагу тое, што трые мужчыны будуць заняты на насадках вартуваўняй і коняхаў, а 2 жанчыны — у яслях і калгаснай сталяў пры, калі прыняць пад увагу і тое, што зыта даць не менш 13 цэнтнераў з гектара, амажыць цэнтнераў 12, пшаніца 10-11, а ясё—9-10, то стане ясна, што трэба брыгадзе добра напружыцца і сілаправаць работу, каб не пакінуць на полі калгаснага добра.

Мношым пачаткіца жыцця і азійнай пшаніцы. На ўсёму відаць, што не пазней 18-30 ліпеня.

Такім чынам, усе работнікі сіла і пачатку ўборкі скарыстаюцца на жыцце азійных. Расстаноўка гэтай сілы тавары:

Зяно № 1: снапавязалка, трактар «ОН» (ад МТС), адзін машыніст тав. Вейберг Андрэй, што пачаткіца, пачаўшы — паротаска і 2 жанчыны-уладчыцы. Сяродня норма 4,5—5 гектараў.

Зяно № 2 — самасілка, чэпчэра коней (2 змены), машыніст Вайберг Осін, восем жанчынаў, сяродня норма — 4 гектары.

Зяно № 3 чатыры концы і да іх тры везалашчыцы. Колькіца да «латышкаўна спосабу». Норма для зяно — 1,6 гектара (вельмі буйное жыта, таму на аднаго калгаса норма не 0,5, а 0,4 га).

Зяно № 4, 5 і 6 — усяго 14 жней. Норма ў дзень на ўсё зяно — 1,4 гектара.

Гэтым 6 звыняў павінны ўбраць 49 гектараў азійных за 4-1/2 дзён.

Ужо зараз відаць, што разрыву паміж уборкай азійных і іржавых каласавых не будзе. Выходзіць з гэтага, план брыгады № 1 прадэкаўнае зарэзкае пасля арганізацыі жыцця азійных расставіць сілы так:

Зяно № 1 — застаецца тав.ж. Зяно № 2 — тав.ж. Да іх толькі дадаюцца адзін чалавек для абшывання палеткаў. Дзельная норма на 2 зяны, які і было ралі — 8 1/2—9 гектараў. 3 гэтым звынямі на жыцце іржавых застаюцца 2 зяны (7 жанчынаў) жней для ўборкі 4 гектараў аўса на ляддах, дзе ішоў ёсць пір. Выходзіць з гэтага, план брыгады № 1 прадэкаўнае зарэзкае пасля арганізацыі жыцця азійных расставіць сілы так:

Такім чынам, жыцце каласавых будзе скончана за 9-11 дзён.

У час жыцця іржавых застаюцца «вольных» 6 мужчынаў і 7 жанчынаў. На гэты час пачаеце рэзерв з аграрнай брыгады — чал. 5-6. Усе гэтыя 18-20 чалавек будучы скарыстаны на жыцце жыта. Тут ужо перамяшчваюцца арганізацыяны зменныя параўнацы, прыдзеца па-новаму расставіць сілы:

Зяно № 5 — 5-6* — камбініраваныя, у кожным тры вочны, 2 павышачычы на полі. Зяно № 7 на тав.ж са спецыялістам-уладчыкам з 8 чал. прымае абважываць у гуме і складае ў тары. Задача гэтых звыняў — да 1 жніўня вязку жыта заключыць поўнасна.

Да гэтага часу будзе закончана жыцце іржавых. Зяно № 5, 6 і 7 пачнуць гэта складае звыняў, а 1 і 4 зяно (22 чал. плюс вагашчык і машыніст ад МТС) стануць за трактарную маляшчыцу асакавай маляшчыцы.

